

Адлюстраванне душы

МУЗЫКА — ГЭТА ЦЭЛЫ СВЕТ, У ЯКІМ ГУКІ ВАЛОДАЮЦЬ ДУШОЙ. ТАДЫ ЯНА — ПРАНІКЛІВАЯ, МОЦНАЯ, ВЫКЛІКАЕ ЭМОЦЫІ. НА МАЮ ДУМКУ, МЕНАВІТА ДУШЭЎНАЕ ЎСПРЫМАННЕ МУЗЫКІ ПЕРШАСНАЕ, ЯНО АДЛЮСТРОУВАЕ ІНШЫЯ МАТЫВЫ, ЯКІЯ ПРЫМУШАЮЦЬ ЗАХАПІЦЦА ЁЮ. А ЯКІЯ ДУМКІ НА ГЭТЫ КОНТ У ПРАФЕСІЯНАЛАЎ, ТЫХ, ХТО МУЗЫКУ СТВАРАЕ І ПРАДСТАЎЛЯЕ? НА ШТО ЯНЫ ПЕРШ ЗА ЎСЁ РАЗЛІЧВАЮЦЬ У ДЫЯЛОГУ СА СЛУХАЧОМ?

Знаёмцеся: прафесар музыкі Вячаслав Бартноўскі. Адзін з вядучых дырыжораў краіны. Узначальваў многія беларускія творчыя калекцывы. На рахунку Вячаслава Бартноўскага як дырыжора сотні выступленняў, у тым ліку за мяжой. Пагадзіцеся, размова пра музыку з такім чалавекам будзе да месца.

— Калі гаварыць пра класічную музыку, ці страчвае яна сёння сваю папулярнасць?

— Відавочна, што трэба разглядаць гэтае пытанне больш широка, у кантэксле развіцця сусветнай музычнай культуры. Калі браць па рэгіёнах, то сёння назіраецца наймагутнейшы “музычны выбух” у азіяцкім рэгіёне. Таму прыклад — дасягненні ў міжнародных конкурсах музыкантаў — прадстаўнікоў Паўднёвай Карэі, Кітая, Японіі. Калі пяцьдзесят гадоў назад яны толькі пачыналі асваенне еўрапейскай музычнай

спадчыны, толькі вивучалі еўрапейскую музычную культуру, то цяпер дабіліся каласальных поспехаў у гэтым напрамку. Або ўзяць рэгіён Паўднёвай Амерыкі, які на працягу многіх стагоддзяў не вызначаўся ў галіне класічнай музыкі. У Вене-



МУЗЫКА АСОБА

суэле прынята дзяржаўная праграма, заснаваная на арганізацыі сімфанічных аркестраў. Праз выхаванне дзяцей у сімфанічных аркестрах дзяржава вырашае пытанні адыходу ад злачыннасці, пытанні занятасці, духоўнасці. Адзін гэты прыклад паказвае, што класічная музыка не толькі нясе з сабою эстэтычны зарад, але і дапамагае грамадству вырашаць сацыяльныя задачы. Я бяруся сацвярджаць, што класічная музыка па-ранейшаму папулярная ў свеце і такой будзе заставацца ў будучыні.

— **Наколькі высокая ў нашай краіне цікавасць да класічнай музыкі?**

— У нас цікавасць да класічнай музыкі даволі высокая. Але сёння адна з задач, якая з'яўляецца актуальнай і для Беларусі, і для іншых краін, — гэта пытанне дэцэнтралізацыі. Важна, каб канцэрты вядучых музыкантаў праходзілі не толькі ў сталіцы, але і ў рэгіёнах.

— **А якія традыцыі беларускай музычнай школы?**

— Беларуская школа выкананіцца фармавалася ў нетрах сусветнай культуры. Вядома ж, карані беларускай музычнай культуры глыбока ідуць у рускую музычную культуру. У прафесійных адносінах мы сёння працяжаем тое, што было закладзена яшчэ ў савецкія часы. Дырыжаванне ў нас сёння знаходзіцца на новым вітку развіцця. Але карані, станаўленне беларускай дырыжорскай школы звязаны з такімі знакамітымі імёнамі ленінградскай дырыжорскай школы, як Аляксандр Ісмусін, Віктар Дуброўскі, які прыехаў у Мінск і ўзначаліў сімфанічны аркестр у 1956 годзе. Юрый Яфімаў быў галоўным дырыжорам з сямідзясятых да сярэдзіны восьмідзясятых. Творчыя стасункі спрыялі станаўленню і развіццю беларускай музычнай школы. На сённяшні дзень выканальніцкія школы даволі самастойныя. У нас выдатная Акадэмія музыкі, якая рыхтуе музычныя кадры на высокім прафесійным узроўні. Традыцыі сяброўства і ўзаемапранікнення з рускай музычнай культуры маюць у нас сёння свой працяг.

— **Дырыжор — гэта фігура ў пэўнай меры загадковая. Якія сакрэты ўпływu дырыжора на аркестр?**

— Яшчэ ў канцы XIX стагоддзя такі вялікі кампазітар, як Мікалай

Рымскі-Корсакаў, іранічна сказаў, што дырыжорства — гэта справа цёмная. І ён тысячу разоў меў рацыю. Таму што гэта — прафесія, якая мае зневінныя бокі. Яна ўводзіць многіх у зман: а што ж за фігура, якая стаіць перад аркестрам. Што ён там робіць? Не заўсёды лёгка зразумець, як дырыжор упłyvaе на выканальніцкі працэс. Для таго, каб адказаць на гэтае пытанне, трэба разглядаць моманты адміністрацыйнага і творчага плана. У цэлым

ват элементы дыктатуры дырыжора. Прадстаўніком дадзенага напрамку быў адзін з самых вядомых у свеце дырыжораў — Герберт фон Карайн. Цяпер адносіны дырыжор — аркестр можна ахарактарызаваць як больш демакратычныя. Аркестр вызначае, з якім дырыжорам ён будзе выступаць, з якім дырыжорам найлепш працаўцаць. Як правіла, аркестр запрашае дырыжора. Хоць прыярытэт дырыжора застаецца, але ўзаемаадносіны

“У НАС ЦІКАВАСЦЬ ДА КЛАСІЧНАЙ МУЗЫКІ ДАВОЛІ ВЫСOKАЯ. АЛЕ СЁNNЯ АДНА З ЗАДАЧ, ЯКАЯ З’ЯУЛЯЕЦЦА АКТУАЛЬНАЙ I ДЛЯ БЕЛАРУСІ, I ДЛЯ ІНШЫХ КРАІН, — ГЭТА ПЫТАННЕ ДЭЦЭНТРАЛІЗАЦЫI. ВАЖНА, КАБ КАНЦЭРТЫ ВЯДУЧЫХ МУЗЫКАНТАЎ ПРАХОДЗІЛІ НЕ ТОЛЬКІ Ў СТАЛІЦЫ, АЛЕ І Ў РЭПЁНАХ”.

фігура дырыжора вельмі значная, бо дырыжор вызначае і творчае ablіčча калектыву, які ўзначальвае. І адказвае за інтэрпрэтацыю таго ці іншага твора. Дарэчы, у гісторыі былі спробы ажыццяўіць ідэю непатрэбнасці дырыжора. У 1922 годзе група вядомых музыкантаў вырашыла, што аркестр можа існаваць і без дырыжора. І яны арганізавалі калектыв, які ўвайшоў у гісторыю як “Персім фанс”: рыхтавалі праграмы і выступалі без дырыжора. Гэты напрамак атрымаў вядомасць, стаў папулярным, выйшаў за межы Расіі. У Еўропе сталі арганізоўвацца такія калектывы. Але практика ўсё абергала. Праз дзесяць гадоў усё гэта развалілася і не мела далей працягу. Гэта значыць, само жыццё паказала, што ў аснове творчай дзейнасці вялікіх калектываў — сімфанічны аркестр на сённяшні дзень ад 100 да 120 чалавек — павінен быць лідар. Так, можна прыйті да вынікаў і без дырыжора, але для гэтага спатрэбіцца значна больш часу на арганізацыю рэпетыцыйнага працэсу. Жыццё гаворыць аб tym, што ў кожнага настолькі індывідуальны погляд, што ўсё-такі павінна быць адзінай цэментуючай музычнай палітыка. Калі гаворыць пра фігуру дырыжора ў гісторычным плане, то з пачатку XX стагоддзя і да сямідзясятых гадоў быў перыяд абсалютызму дырыжорскай прафесіі. Дырыжор меў вялікія паўнамоцтвы, прайдзяліся на-

ўжо не такія валюнтарысцкія з аднаго боку. Правы ўраўнаважаныя.

— **Вам даводзілася выступаць у якасці дырыжора з рознымі выканайцамі, у тым ліку з замежнымі. Наколькі цяжка ўваісці ў контакт з музыкантамі? Ад чаго залежыць аўтарытэт дырыжора?**

— Гэта складанае пытанне. Тут прысутнічае і пісіхалагічны бок. Гэта і прафесійны ўзровень аркестра, яго стан у той перыяд, калі ты прыезджаеш з ім працаўцаць. І, вядома, дырыжор, прыезджаючы ў іншую краіну, сутыкаецца з проблемай наладжвання кантактаў. Першыя рэпетыцыі заўсёды складаныя: ідзе прыцірка. Галоўны дырыжор аркестра вядзе і накіроўвае музыкантаў. Хацеў бы прывесці адзін прыклад — гастролі нашага сімфанічнага аркестра ў Іспаніі дваццаць гадоў назад. Гастролі праходзілі паспяхова. Але імпрэсарыя дамовіўся, што адзін канцэрт будзе прысвечаны іспанскай аперэце “сарсуэле”. Хоць аркестр і быў падрыхтаваным, але стылістычна ён не ведаў тыя тонкасці, якія характэрныя для выканання іспанскай сарсуэлы. Аркестр не атрымаў добрую прэсус за гэтага канцэрт. Мы цяпер гаворым аб стылістыцы, аб пранікненні ў стыль музычнай культуры іншай краіны. Вось гэта — задача дырыжора. Я, напрыклад, па слыху магу вызначыць, які аркестр выконвае музыку Чайкоўскага, — ці

МУЗЫКА АСОБА

славянскі з нашай постсавецкай пра-
сторы, ці гэта іграе англійскі аркестр.

— Як можна паўплываць на музичную граматнасць чалавека?

— Любы індывідуум нават пры наяўнасці невялікіх здольнасцяў можа ўспрымаць музыку. На мой погляд, гэты працэс можа адбывацца ў любым узросце. Іншая справа, калі чалавек на сваім жыццёвым шляху сутыкаецца з музичнай культурай. Чым раней ён сутыкнецца, будзем гаварыць аб класічнай музыцы, тым лягчэй яму будзе разумець, прымаць яе. Працэс спасціжэння — ён на працягу ўсяго жыцця. Ты можаш на розных этапах нешта не ўспрымаць, але потым прыйсці да чагосці ўжо ў пэўным узросце. У кожнага фрукта ёсьць свой вегетатыўны перыяд развіцця. Памідор, які вісіць на градцы, каб яго можна было ўжываць, павінен паспець. Відавочна, што далучэнне да класічнай музыкі — гэта таксама працэс. Адназначна нельга пачынаць са складанага матэрыялу. Для кожнага ўзросту ёсць свае крытэрыі спасціжэння класічнай музыкі. У гэтых адносінах я могу прывесці прыклад таго, як дзяржаўная палітыка накіравана на далучэнне да класічнай музыкі. Падчас сваіх гастроляў у Францыі ў нас было некалькі праектаў, калі менавіта нам заказвалі музыку, якая была б даступная для дзяцей школьнага ўзросту. Спецыяльна мы рабілі канцэрты, калі збіралася дзіцячая аудыторыя. І музыказнаўца знаёміў дзяцей з інструментамі сімфанічнага аркестра. Музыканты ігралі, паказвалі тэмбраўныя характарыстыкі гэтых інструментаў. Я звярнуў увагу, што дзяржаўная палітыка была накіравана на далучэнне са школьнага ўзросту да класічнай музыкі. І я ўпэўнены, што паступовае пранікненне, далучэнне да класічнай музыкі павінна быць дзесяці са школы. Потым гэта дасць свае паразкі. Адразу прыйсці на канцэрт і слухаць сімфонію Малера — гэта можа даць і адваротны эфект. Атрымаеца не далучэнне, а адварванне. Треба ўваходзіць у свет складанага ўспрыніцця музыкі праз зразумелае, праз даступнае.

— Ви самі прыхільник яких стилів і напрамкаў у музыцы? Што бізкае вам па духу?

— Я думаю, что кожны музыкант разумее, что яму больш даступна, што менш. Нешта яму можа па духу і не-прымальнае. Мне блізкая рамантыч-

ная культура. Рамантычны стыль для мяне больш зразумелы.

— Якія музичні падзеі апошніх гадоў зрабілі на вас найбольши яркае ўражанне?

— Напэўна, трэба гаварыць пра асоб у музычнай культуры. Хоць гэта, у прынцыпе, ўзаемазвязана. Таму што не бывае музычнай падзеі без асобы. У аснове яе ўсё роўна



кіраунік факультета я лічу адной са сваіх адміністрацыйных функцый — даць магчымасць кожнаму знайсці сваю дарогу, свой шлях у гэтым жыцці. Таму што кожны — гэта індывідуаль-

насць, асабліва ў маствацтве. Ці
хочаш ты, ці не хочаш. Мы,
у прынцыпе, можам ства-
рыць адну школу і вы-
хоўваць іх у адным клю-
чы. Але ў выніку нават

“НА СЁННЯШНІ ДЗЕНЬ У БЕЛАРУСІ ПРАДСТАЎЛЕНЫЯ ЎСЕ НАПРАМКІ і ЖАНРЫ. ІДЗЕ ДАВОЛІ АКТЫЎНАЕ ТВОРЧАЕ ЖЫЦЦЁ ў БЕЛДЗЯРФІЛАРМОНІІ, НАЦЫЯНАЛЬНЫМ ОПЕРНЫМ ТЭАТРЫ, МУЗЫЧНЫМ ТЭАТРЫ. ЖАНР АПЕРЭТЫ ВЕЛЬMI АКТЫЎНА РАЗВІВАЕЦЦА”.

стайць нейкая творчая асоба. І, вядома ж, калі ты прысутнічаеш на канцэрце знакамітага музыканта, то гэта зна-кавая падзея. На жаль, яны не вельмі часта бываюць. І часцей за ўсё гэта эпахальныя сустрэчы. У апошні час такіх творчых узрушэнняў няшмат. Хоць цяпер у нас будзе магчымасць далучыцца да вялікага. Я звязваю гэта з прыездам у Мінск Валерыя Георгіева. Я яго ведаю са студэнцкай лаўкі, мы парапельна вучыліся. Мне здаецца, што ў музычным свеце гэта — асоба. Наогул трэба гаварыць аб tym, што цяпер у сусветнай музычнай культуры назіраецца тэндэнцыя, якая звязана з асобай. Музычная падзея — якраз звязаная з буйнымі выканальніцкімі асобамі. Не так даўно быў прыезд Мацуева. Гэта сёння — адна з самых яркіх асоб у піянісцкім мастацтве. З дырыжораў — англійскі дырыжор Рэтол, Зубін Мета. Вядома, ад іх заўсёды чакаеш яркіх выступленняў. У мінулыя часы ў мяне каласальнае ўражанне і ў прафесійным плане, і ў музычным выклікалі канцэрты Стравінскага.

— Вы з'яўляецца дэканам фальклорнага музычнага мастацтва ў адным з універсітэтаў краіны. Вам, напэўна, відаць, што валодае розумам будучых музыкантаў? Якім шляхам яны ідуць сёння па жывіці, у тым ліку музычным?

— Я думаю, что, як і ва ўсе часы, моладзь заўсёды шукае свой шлях. Яны ідуць, шукаюць сваю дарогу. Як

выдатныя педагогі, напрыклад, Ілья Аляксандравіч Мусін, чалавек з сусветным прызнаннем, які гісторыкамі дырыжорскага мастацтва вызначаецца як заснавальнік і родапачынальнік ленінградской дырыжорской школы, ён выхоўваў усіх па адной методыцы. Ён напісаў чатыры кнігі, з іх дзве чиста метадычнага плана. І я быў пятнаццаць гадоў на яго ўроках, я магу не праста па чутках сказаць. Падыході методыка навучання ў яго была адна. Але з яго класа выйшлі настолькі розныя асобы ў творчым плане: і па манеры, у сэнсе дырыжорской тэхнікі. Той жа Валерый Гергіеў, Юрый Цімеркан. Два пласты, дзве фігуры, якія занимаюць адны з вышэйших пазіцый у сусветным дырыжорскім мастацтве. Але гэта не блізняты ў творчых адносінах і ў дырыжорскім плане. Таму, закладваючы асновы школы, якія на сёняшні дзень сфармаваліся ў выкананчым мастацтве Беларусі, я ўсё ж лічу, што трэба захоўваць і развіваць тое, што закладзена ў асобе. Толькі даць ёй магчымасць правяць сябе.

— А як бы вы моглі расплюма-
чыць сэнс выраза “таленавіты
музыканты”?

— На мой погляд, гэта паняцце фармуеца тымі якасцямі, якія заладзеныя ў чалавеку. Павінна быць працавітасць, мэтанакіраванасць для дасягнення пастаўленай мэты. І жаданне тварыць. Таму што калі ў чалавека няма мэты, няма жадання выказацца і рэалізаваць сябе ў твор-

чым плане, то як музыкант ён, пэўна, у нейкі момант памірае.

— Як па-вашаму, на сколькі сёння разнастайнае музычнае жыццё ў краіне?

— На сённяшні дзень у Беларусі прадстаўлены ўсе напрамкі і жанры. Ідзе даволі актыўнае творчае жыццё ў Белдзярфілармоніі, Нацыянальным оперным тэатрам, Музычным тэатрам. Жанр аперэты вельмі актыўнае развіваецца. У нас вялікі творчы патэнцыял. Ёсьць магчымасць рэалізоўваць нават вельмі смелыя праекты. Адным словам, ёсьць усе перадумовы для таго, каб тварыць. У нас — вельмі актыўная канцэртная афіша. Калі проста паглядзеце, які пералік канцэртаў праланоўваецца, то можа здацца, што музычная афіша нават перанасычаная. Мы цяпер зноў вяртаемся да таго, што ёсьць моманты цэнтралізацыі музычнага жыцця ў сталіцы. Трэба разгрузіць Мінск, каб ва ўсіх абласных цэнтрах таксама гэтыя падзеі адбываліся.

— Для вас музыка, дырыжаванне — гэта прафесія. Якія прафесійныя планы ў дырыжора Вячаслава Бартонускага на бліжэйшы час?

— Вядома, гэта прафесія. Гэта жыццё. Адносна творчых планаў? Мне падабаецца прыказка: «Калі ты хочаш насмяш-



расіі, Азербайджана, Беларусі. Акрамя зорак, я рыхтую дэбют некалькіх маладых беларускіх выканаўцаў. Яны будуть рабіць першы канцэртны крок. У гэтых адносінах у мяне ёсьць вопыт. У канцы дзевяцяностых я адабраў маладых студэнтаў Акадэміі музыкі і зрабіў канцэрт “Зоркі опернай сцэны ХХІ стагоддзя”. Выступалі студэнты Акадэміі музыкі другога — чацвёртага курса. Я з дзяржаўным аркестрам правёў туго праграму. А сёння тыя маладыя людзі — салісты вядучых тэатраў. Гастралююць па ўсім свеце. Для прыкладу, Кацярына Семянчук. Яна на сённяшні дзень вядучая салістка Марыінскага тэатра. Яна выступае ў Covent Garden, La Scala, Metropolitan Opera. Адна з апошніх падзеяў — прынц Чарльз запрасіў яе співаць на Дні народзінаў. Яна лятала ў Лондан. Дарэчы, адзін з удзельнікаў таго канцэрта прыедзе і будзе співаць у Мінску. Гэта — Валодя Мароз, саліст Марыінскага тэатра. Гэтак жа, як Кацярына, ён выступае ў буйнейшых еўрапейскіх залах.

Гэта я да таго, што дырыжор можа адкрыць таленты, даць ім дарогу ў творчае жыццё. А магчыма, і да славы. Нельга думаць, што дырыжор толькі выходзіць на сцэну, каб махаць дырыжорскімі палацкамі. Перш чым выступаць, ён прадумвае праект, прадумвае напрамак праграмы. Спачатку гэта нараджаецца

“Нельга думаць, што дырыжор толькі выходзіць на сцэну, каб махаць дырыжорскімі палацкамі. Перш чым выступаць, ён прадумвае праект, прадумвае напрамак праграмы. Спачатку гэта нараджаецца ў галаве. Потым ідзе вырашэнне арганізаторскіх пытанняў: аб’яднаць усіх музыкантаў, выбудаваць праграму, рэпетыцыіны працэс. Наогул, у перакладзе з французскага, дырыжыраваць — значыць кіраваць. Але ўсё значна шырэй трэба тлумачыць. Тут шмат кампанентаў: ад самой праграмы, яе зместу і да рэалізацыі праекта. І ўсё акумулюеца ў адной асобе.”

ыць Бога, то раскажы яму пра свае пла-ны”. Вядома, планы ёсьць, ёсьць жаданне тварыць, ёсьць праекты. Я думаю, што ў бліжэйшы час беларускія слухачы змогуць пра гэта пачуць, даведацца. Я спадзяюся на тое, каб толькі была дадзена магчымасць іх рэалізаваць, каб хапіла сіл і здароўя. Адзін з бліжэйшых планаў: у канцэртнай зале Мінск 11 мая будуть гучыць шэдзўры опернай музыкі з удзелам зорак опернага мастацтва

ў галаве. Потым ідзе вырашэнне арганізаторскіх пытанняў: аб’яднаць усіх музыкантаў, выбудаваць праграму, рэпетыцыіны працэс. Наогул, у перакладзе з французскага, дырыжыраваць — значыць кіраваць. Але ўсё значна шырэй трэба тлумачыць. Тут шмат кампанентаў: ад самой праграмы, яе зместу і да рэалізацыі праекта. І ўсё акумулюеца ў адной асобе.

Віктар Міхайлаў